

Ба 52746

ДЗЯРЖАУНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР

імя В. І. ЛЕНИНА

АДДЗЕЛ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ  
І БІБЛІЯГРАФІІ

*Пісьменнікі БССР*

# ЯКУБ КОЛАС

Да 75-годдзя з дня нараджэння

БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ПАМЯТКА

Выдавецства ЦК КП Беларусі

Мінск, 1957

ba 52 746

ДЗЯРЖАУНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР  
імя В. І. ЛЕНІНА

АДДЗЕЛ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ  
І БІБЛІЯГРАФІІ

*Пісьменнікі БССР*

# ЯКУБ КОЛАС


Да 75-годдзя з дня нараджэння

БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ПАМЯТКА

Бел. 2005

Выдавецтва ЦК КП Беларусі

Мінск, 1957



Дзень наш сённешні—прасторны,  
Зорны шлях прыгожай былі,  
Тая казка, аб каторай  
Людзі толькі цьмяна снілі.

Якуб Колас—„Янку Купалу“.



**ЯКУБ КОЛАС**  
(Канстанцін Михайлович Міцкевіч)  
1882—1956

## ПРАДМОВА

3 лістапада 1957 г. спаўняеца 75 год з днія нараджэння народнага паэта БССР Якуба Коласа, творчасць якога непарыўна звязана з гістарычным шляхам беларускага совецкага народа. Гэтая гадавіна супадае з славіным саракагоддзем Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Беларускі народ, які атрымаў свабоду ў Кастрычніку 1917 года, жыў і мужнеў з песняй Купалы і Коласа ў сэрцы, з вобразамі іх твораў. Вобразы Сымона-музыкі і Андрэя Лабановіча напаўнялі сэрцы чытачоў вялікай любоўю да народа і магутным імкненнем да шчасця. Вобразы комсамольца Сцяпана Баруты з аповесці «На прасторах жыцця», партызана дзеда Талаша з аповесці «Дрыгва» і інш. звалі народ на славіныя працоўныя і ратныя подзвігі ў імя Радзімы.

Праўдзівыя думкі, палкія і гуманныя пачуцці, укладзеныя паэтам у мастацкія творы, маюць жыватворчы водгук у сэрцах совецкіх людзей. Шчырыя песні Якуба Коласа бытуюць

у народзе і выклікаюць да жыцця новыя, маладыя песні.

У гэтым годзе ўсе бібліятэкі рэспублікі будуть адзначаць дзень 75-годдзя з дня нараджэння народнага паэта. Бібліяграфічная памятка аб творчасці Якуба Коласа складзена ў дапамогу масавым бібліятэкам.

Памятку складаюць 4 раздзелы: 1. Біяграфія паэта; 2. Кароткі бібліяграфічны агляд яго твораў; 3. Спіс кніг Я. Коласа; 4. Спіс крытычнай літаратуры аб ім.

У памятцы рэкамендующа толькі апошнія выданні яго твораў, якія павінны быць у масавых бібліятэках рэспублікі. З крытычнай літаратуры—таксама прыведзена найбольш новая (кнігі і артыкулы ў часопісах). Толькі некалькі выказванняў аб Я. Коласу рускіх і беларускіх пісьменнікаў паказаны па газетах.

Чытачам, якія зацікавяцца ўсімі выданнямі твораў Я. Коласа, у канцы памяткі рэкамендующа бібліяграфічныя дапаможнікі.

## БІЯГРАФІЧНАЯ ДАВЕДКА

Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) нарадзіўся 3 лістапада (22 кастрычніка ст. ст.) 1882 г. на хутары Акінчыцы, Нова-Свержанская воласці, Мінскага павета (цяпер Столбцовская р-на Мінскай вобл.) у сям'і малаземельнага селяніна, які працаваў лесніком у памешчыка.

У 1894 г. будучы паэт скончыў пачатковую школу, у гэтым-же годзе напісаў свой першы верш «Вясна». З 1898 па 1902 г. вучыўся ў Несвіжскай настаўніцкай семінарыі. Скончышы яе — настаўнічаў у сельскіх школах на Палессі — у вёсках Люсіна і Пінкавічы, а пасля — у сяле Вярхмень<sup>1)</sup>.

У 1906 г. Якуб Колас быў адным з арганізатараў і ўдзельнікаў нелегальнага настаўніцкага з'езда ў сяле Мікалаеўшчына<sup>2)</sup>. За рэво-

1) Аб працы Я. Коласа настаўнікам на Палессі гл. артыкулы: Пацееў А., Якуб Колас на Піншчыне. Газ. «Палес. праўда», 1951, 12 снеж.; Пятровіч Н. Пісьменнік-педагог. «Настаўн. газета», 1952, 13 лістапада.

2) Нелегальны настаўніцкі з'езд (адбыўся 9 ліпеня 1906 г. у сяле Мікалаеўшчына) апісаны Якубам Коласам у трэлогіі «На ростанях» і ў п'есе «Забаўтчыкі».

люцыйную работу сярод сялян вёскі Пінкавічы і за ўдзел у нелегальным настаўніцкім з'ездзе Я. Колас быў зволены з работы і аддадзены пад суд.

1 верасня 1906 г. у газ. «Наша доля» (г. Вільна), № 1 надрукаван першы верш паэта «Наш родны край».

Узімку 1906—1907 гг., пакуль цягнулася следства, Якуб Колас жыў у брата на вёсцы, дзе вучыў группу сялянскіх дзяцей і займаўся літаратурнай працай. У гэты час паэт пачаў пісаць кнігу для чытання па беларускай мове для другога года навучання. Вясной 1907 г. Якуб Колас едзе ў Вільню на работу ў беларускай газеце «Наша Ніва». Але доўгі час працаваць у рэдакцыі яму не давялося, бо паліцыя выслала паэта з Вільні як палітычна ненадзейнага. 15 верасня 1908 г. Біленская судовая палата прысуджае Якуба Коласа за арганізацыю настаўніцкага з'езда да турэмнага зняволення на тры гады. Паэт быў пасаджаны ў Мінскую турму.

У астрозе (1908—1911 гг.) Якубам Коласам было напісаны многа рэвалюцыйных вершаў. Частка з іх трапляла з-за крат на волю і друкавалася сябрамі паэта ў газеце «Наша Ніва» і ўвайшла ў першы зборнік вершаў паэта «Песні-жальбы» (Вільна, 1910), некаторыя з іх («Мужык», 1909 г. і інш.) убачылі свет толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай

рэволюцыі. У турмеж, у 1910 г., пачаў Якуб Колас пісаць сваю выдатную паэму-эпапею «Новая зямля».

Пасля выхаду з турмы Якуб Колас жыве ў мястэчку Лунінец Пінскага павета Мінскай губерніі, зарабляючы на жыццё прыватнымі ўрокамі. У 1912 г., нарэшце, удаецца яму атрымаць пасаду настаўніка ў прыходскім вучылішчы гор. Пінска. У гады першай сусветнай вайны Якуб Колас эвакуіруеца з сям'ёй у Маскоўскую губернію і працуе настаўнікам у Дзмітраўскім павеце. Увесень 1915 г. быў мабілізаваны ў армію, быў у Москве, Пермі, а потым на Румынскім фронце.

У студзені 1918 г. Якуб Колас, як настаўнік, дэмабілізаваны па дэкрэту Совецкай Улады і жыве ў горадзе Абаяні, Курскай губерніі. Спачатку працуе настаўнікам, пасля школьнім інструктарам<sup>1)</sup>.

У маі 1921 г. паэт пераезджаете ў Мінск. Ён працуе ў Тэрміналагічнай камісіі Народнага Камісарыята Асветы, у Інстытуце беларускай культуры, у Беларускім дзяржаўным універсітэце, Беларускім педтэхнікуме і Акадэміі науک БССР, вядзе грамадскую, навуковую і літаратурную работу. 18 кастрычніка 1926 г. Урад БССР прысвойвае яму званне народнага паэта БССР. У 1928 г. Я. Колас абраны правадзейным членам Акадэміі науک БССР.

У гады Совецкай Улады завершаны і напі-

<sup>1)</sup> Аб працы Я. Коласа ў гор. Абаяні гл. артыкул: Падлоў В. Незабыўны настаўнік. Газ. «Літаратура і мастацтва», 1957, 14 жніўня.

саны ўсе буйныя творы пісьменніка («Новая зямля», «Сымон-музыка», палескія аповесці, «Дрыгва» і інш.).

У гады Вялікай Айчыннай вайны, эвакуіраваны ў Ташкент, Якуб Колас вядзе вялікую творчую, навуковую і грамадскую работу, націраваную на дапамогу совецкаму народу ў яго герайчай барацьбе з ворагам. Ён прымае актыўны ўдзел у рабоце Ўсеславянскага камітэта, у 1943 годзе ўступае ў рады Комуністычнай партыі Совецкага Саюза.

У 1944 г., пасля вызвалення Совецкай Арміяй сталіцы Беларусі, Якуб Колас варочаецца ў Мінск, і працягвае сваю плённую творчую, грамадскую і навуковую дзейнасць. Пасля вайны паэтам завершаны такія выдатныя творы, як трывогія «На ростанях», паэма «Рыбакова хата» і інш. За выдатныя заслугі ў развіцці беларускай літаратуры, Якуб Колас быў узнагароджаны пяццю ордэнамі Леніна.

Многа год працеваў Якуб Колас над стварэннем паэмы-эпапеі аб падзеях Каstryчніцкай рэволюцыі «На шляхах волі». Многія раздзелы з яе публіковаліся ў свой час у перыядычным друку. Пасля заканчэння трывогіі «На ростанях» (1954), паэт пісаў працяг паэмы «На шляхах волі», 6 чэрвеня 1956 г. скончыў ён 28-ю яе главу. Але паэту не давялося завяршыць сваю шматгадовую працу над паэмай-эпапеяй, прысвечанай славнаму Каstryчніку.

13 жніўня 1956 г. Якуб Колас памёр у росквіце творчых сіл на 74-м годзе жыцця.

## ТВОРЫ ЯКУБА КОЛАСА

(Бібліяграфічны аглід).

Єярод славных імёнаў любімых пісьменнікаў совецкага народа, адно з пачэсных месц займае імя народнага паэта БССР Якуба Коласа.

Якуб Колас выступіў як паэт у перыяд рэвалюцыі 1905 — 1907 гг, узначаліўшы, разам з Янкам Купалам, маладую рэволюцыйна-дэмакратычную беларускую літаратуру. Янка Купала і Якуб Колас сталі заснавальнікамі новай, сапраўды народнай беларускай літаратуры, творчасць іх адыграла вялікую ролю ў развіцці сучаснай беларускай мовы.

Пасля перамогі Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі талент Якуба Коласа раскрыўся ў поўнай сіле. Разам з росквітам Беларускай соцыялістычнай дзяржавы расцвітала і творчасць паэта. Ён насыціў сваю творчасць глыбокім соцыяльным зместам, перадавымі ідэямі, рознастайнай тэматыкай і новымі вобразамі, новымі для беларускай літаратуры формамі.

Янка Купала і Якуб Колас унеслі ў беларускую паэзію народную напеўнасць, прастату і яснасць верша і дасягнулі ў сваёй творчасці высокага мастацкага майстэрства.

У творах Якуба Коласа знайшла сваё мастацкае ўвасабленне гісторыя беларускага народа з канца мінулага стагоддзя да нашых дзён. Насычаная багатым ідэйным зместам, творчасць паэта рознастайна па форме: вершы і песні, ліра-эпічныя паэмы, апавяданні і аповесці, камедыі і драмы, байкі і казкі, вершы і апавяданні для дзяцей, публіцыстыка і крытычныя артыкулы. Пяру Якуба Коласа належыць першы ў беларускай літаратуре раман. Побач з задушэўнай лірыкай паэт распрацоўваў эпічныя і сатырычныя жанры.

Якуб Колас вядомы таксама сваімі мастацкімі перакладамі на беларускую мову рускай і украінскай класічнай літаратуры. Ён перакладаў творы Пушкіна, Лермантава, Шэўчэнкі і інш.

На развіццё творчасці Якуба Коласа мелі вялікі ўплыў рэволюцыйныя творы Максіма Горкага. «Імя Гор'кага, — пісаў пазней у «Правде» Я. Колас, — я услышал полвека назад. Были девятисотые годы. Яркие произведения молодого русского писателя производили сильное впечатление. Казалось, разрывая душоту, ударил весенний гром, возвещающий освежающую перемену.

Гор'кий шел гигантскими шагами, собирая многотысячные аудитории молодежи, освобождая умы от нудной плесени декадентства.

Прозвучало новое слово, и к глашатаю *его*  
обратились взоры тех, кто искал путь в новую  
жизнь»<sup>1)</sup>.

Ужо ў першым друкаваным вершы Якуба  
Коласа «Наш родны край», вызначыліся  
асноўныя рысы яго далейшай творчасці: рэа-  
лізм, шчырасць, простасць і блізкасць да на-  
рода. Гэтыя рысы творчасці Якуба Коласа,  
яшчэ ў самым пачатку літаратурнай дзеяна-  
сці паэта, заўважыў Максім Горкі. У пісьме  
да паэта А. С. Чарэмнага Горкі ў 1910 г. пі-  
саў: «Ці ведаеце Вы беларускіх паэтаў Якуба  
Коласа і Янку Купалу? Я нядаўна пазнаёміўся  
з імі — падабающца. Проста, задушэўна, і,  
відаць, па-сапраўднаму народна»<sup>2)</sup>.

Якуб Колас праўдзіва малюе ў сваіх творах  
непрыглядную карціну дарэволюцыйнай бела-  
рускай вёскі:

Край наш родны, бедна поле!  
Ты глядзіш, як сірата,  
Сумна ты, як наша доля,  
Як ты, наша цемната.

(«Наш родны край», 1906).

З самага пачатку сваёй літаратурнай дзея-  
насці Якуб Колас выступіў як выразнік кроў-  
ных інтарэсаў працоўнага народа. Аб гэтым ён  
адкрыта кажа ў вершы «Песняру» (1910 г.),  
у якім выказвае свае погляды на ролю ма-

1) Я. Колас. Великий борец за счастье народов. Газ. «Правда», 1951, 17 июня.

2) М. Горький. Собр. соч. в 30 томах. Т. 29. М., 1955, с. 144.

стацтва ў грамадскім жыцці. Паэт бачыў сваё прызвание ў тым, каб раскрываць праўду жыцця так, «каб душу паліла яна», выклікала ў народзе пратэст супроты буржуазнага ладу, узнімала яго на барацьбу за свае права на шчасце і свабоду. Уся творчасць паэта ад першых дзён была насычана грамадзянскімі матывамі, матывамі барацьбы за народнае шчасце.

У радзе вершаў («Наш родны край», «Нёман», «Наша доля», «Дарога» і інш.) паэт малюе цяжкое жыццё малазямельнага сялянства — «абяздоленага народа» і разбівае ілюзіі некаторай часткі сялян аб тым, што царскі ўрад рыхтуе зямельную рэформу. На заўвагу аб тым, што «чутка ёсьць — зямлі дадуць», герой аднаго з вершаў адказвае:

— Эх, Мікола, што тут цешыць?  
І стары, а як дзіця:  
Не, не будзе нам жыцця,  
Як паноў не перавешаць.

(«Што, брат Грышка...», 1907).

Рашуча бічаваў і выкryваў паэт у сваіх смелых сатырычных творах самадзяржаўны лад, пры якім «паны багацеі» гвалтоўна прысвойвалі сабе багатый плады працы абяздоленага народа. Паэт проста кажа:

А ні хлеба, а ні солі,  
Ні купіць нам, ні прадаць...  
Эх, не вер цару ніколі —  
Хоча зноў нас ашукаць.

(«Мікалаю другому», 1907).

З глыбокай любоўю і сардэчнасцю малюе Якуб Колас вобразы працоўных сялян-беднякоў, якія пад уплывам рэвалюцыйных падзеяў 1905—1907 гг. пачынаюць разумець сваю сілу і ўзнімаюць галаву, каб смела зірнуць у очы сваім эксплуататарам. («Ворагам», «Наша доля», «Асадзі назад», «Канстытуцыя», «Мужык», «Доля батрачкі», «Наша возьме», «Мікалаю II» і інш.).

Я — мужык, а гонар маю,  
Гнуся, але да паѣ.  
Я маўчу, маўчу, трываю,  
Але скора загукаю:  
«Стрэльбы, хлопчыкі, бяры!»

(«Мужык», 1909).

З кожным годам вобразы вершаў Я. Коласа робяцца ўсё больш валявымі, мэтанакіраванымі. Селянін ужо страціў веру ў цара і не хоча цярпець, ён гатовы да адпору сваім эксплуататарам.

«Не крычы, пан: «Прэч з дарогі!»  
Што з таго, што я мужык?  
А ўжо гнуцца, як убогі,  
І я, бачыш ты, адвык!»

(«На дарозе», 1912).

Нямала вершаў прысвячае Я. Колас хараству прыроды роднай Беларусі. («На полі вясною», «Вясна», «Усход сонца», «Восень», «Адлёт жураўлёў» і інш.).

Значна больш рознастайна лірыка паэта паслярэвалюцыйнага перыяду. Вершы Якуба Коласа совецкага часу — гэта радасныя песні

аб шчасці совецкіх людзей — свабодных гаспадараў свайго жыцця, аб гордасці совецкага чалавека за сваю соцыялістычную Радзіму:

І я ў захапленні, радасны і горды  
За свой край, народ,  
Убіраю ў сэрца дзіўныя акорды,  
Твсручай сілы ўзлёт...

(«Восеніськае», 1935).

У вершы «Змаганнікам за Кастрычнік» (1927) Я. Колас услаўляе Вялікую Кастрычніцкую рэвалюцыю і яе мужных барацьбітэў, малюе прямую і светлу дарогу совецкага народа, які сваімі працавітымі рукамі стварае сваё шчаслівае будучае.

Паэт услаўляе ў сваіх песнях Радзіму, стваральную працу беларускага народа, дружбу народаў нашай краіны. («Радасць», «Восеніськае», «Совецкай Беларусі», «Прывітанне Маскве»).

Якуб Колас выказвае гарачую любоў беларусаў да рускага народа.

На ўсход, у Крэмль, у новы свет,  
Раскрыўшы аканіцы,  
Мы шлем табе, Москва, прывет  
З заходніяе граніцы.

Ад гарадоў, калгасных ніў,  
Ад кожнае святліцы  
Прымі, Москва, сардэц парыў,  
Як шум жывой крыніцы.

(«Прывітанне Маскве», 1939).

Паэт апявае грандыёзнае будаўніцтва ў нашай краіне і герояў працы. («Зямля совецкая», «Раскуты Праметэй» і інш.), жыццё калгаснай вёскі («Калгасу «Слабада», «Песеняй вітаю я вас», «Дзед-калгаснік», «Радасць», «На новай зямлі» і інш.), радасць совецкай жанчыны і мацеры («Шчаслівая хвіліна», «Шчаслівым жанчынам» і інш.), светлую долю нашай моладзі і дзяцей («Комсамольцы», «Радасць», «Комсамолу», «Піянерам», «За вучсбу», «Піянерская песня», «Летам» і інш.). Вялікае месца ў творчасці Якуба Коласа займае тэма барацьбы супрэць пагрозы вайны («Будзем гатовы», «На шлюб пана Студніцкага», «Панам-ваякам», «Ворагам», «Будзьце чуйны», «Клятва» і інш.). Паэт гнеўна выкryвае інтрыгі імперыялістичнай рэакцыі і заклікае моладзь берагчы сваю Радзіму, быць пільнай, стаяць на варце міра:

Ткуцца, плятуцца  
Гнусныя планы  
Супраць Советаў —  
Зважай!

• • • • •  
Стой-жа на варце,  
Юная змена,  
Чуйна ахоўвае  
Совет!

(«Будзьце чуйны», 1932).

Шматлікія вершы паэта прысвечаны Комунистычнай партыі і яе кіраўнікам («Змаганнікам за Кастрычнік», «Пад сцягам Леніна—Сталіна», «Памяці С. М. Кірава» і інш.).

героям Савецкага Саюза «Каманіну, Молака-  
ву і Слепнёву», «Памяці В. П. Чкалава»,  
«Памяці П. Осіпенка і А. Серова» і інш.),  
выдатным майстрам мастацкага слова («Жыве  
Густавслі», «Баяну-кабзару», «Джамбулу»,  
«Янку Купалу» і інш.).

Паэт жыў інтэрсамі народа, прыслушоўваў-  
ся да бурнага рытма жыцця ў краіне і адклі-  
каўся на ўсе падзеі яе жыцця сваім натхнё-  
ным словам.

Лірыка Я. Коласа перыяду Вялікай Айчын-  
най вайны заклікала беларускі народ да муж-  
най барацьбы супроты фашысткіх захопнікаў.  
(«Глас зямлі», «Дарогай славы», «Запытай  
ты сябе, чалавечча», «На Захад» і інш.). З вя-  
лікай сілай паказаў у іх паэт усенародны ха-  
рактар партызанскай вайны, гатоўнасць кож-  
нага совецкага чалавека змагацца за незалеж-  
насць сваёй Радзімы.

Пасляваенныя вершы Якуба Коласа прысве-  
чаны магутнасці вучэння Леніна, натхнёной  
стваральнай працы совецкіх людзей, барацьбе  
народа ў свету за мір. («Да трыццацігоддзя  
Кастрычніка», «Роднаму краю і народу»  
і інш.).

Значнае месца ў творчасці Якуба Коласа  
займае эпічная паэзія — паэмы «Новая зямля»,  
«Сымон-музыка», «Суд у лесе», «Адплата»,  
«Рыбакова хата».

У паэме «Новая зямля» (1910—1923) Якуб  
Колас паказаў жыццё шырокіх мас беларуска-  
га сялянства канца XIX стагоддзя, працэс ма-  
савага абезземелення сялян і нараджэння ў

іх пачуція пратэсту супронь прыгнёту і эксплуататы. Галоўны герой паэмы, малазьмельны селянін Міхал, працуе лесніком у памешчыка. Перад вачыма чытача праходзіць усё жыццё беларускага селяніна-бедняка да рэвалюцыі: цяжкая праца на чужым полі і дома, поўнае бліспраўе, горкая нястача і глыбока затоснія мара аб кавалку ўласнай зямлі. Яскрава паказаны ў паэме нянавісць сялян да эксплуататораў-панаў, імкненне да вызвалення з-пад цяжкага эканамічнага і палітычнага прыгнёту.

У паэме намалёваны праудзівия карціны сялянскага побыта, апаетызавана сумлениная праца простых людзей і прырода родных палёў і лясоў Беларусі. Аўтар падае ў ёй многа жанровых сцэн, песень, казак і прыказак беларускага народа.

Другая вялікая паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка» (1911—1925) прысвечана долі мастака-самавучкі з народа ва ўмовах капіталістычнага грамадства. Сымок музыканта Сымона расказвае аб народным горы і заве народ на барацьбу за сваё шчасце.

У гэтай паэме Якуб Колас выказвае ў мастацкай форме свае эстэтычныя погляды. Асноўнымі прынцыпамі мастацтва, па думцы паэта, павінны быць рэалізм і народнасць. Паэт разглядае мастацтва, як лüstстра карэйных інтэрэсаў народа, мастак, па яго думцы, павінен перш за ўсё быць грамадзянінам. Цяжкі жыццёвы шлях праходзіць таленавіты музыкант — сялянскі хлопчык Сымон. Гэты

шлях прыводзіць яго да рашэння прысвяціць сваё мастацтва барацьбе за лепшую долю народа.

Гераічным подзвігам беларускіх партызан у дні Вялікай Айчыннай вайны прысвечаны паэмы «Суд у лесе» (1942) і «Адплата» (1943—1944).

У 1947 г. закончыў Якуб Колас ліра-эпічную паэму «Рыбакова хата» (1939—1947). Гэта твор аб цяжкім жыцці сялян Заходняй Беларусі да 1939 года, аб барацьбе беларускага народа супроты белапольскіх каланізатораў за соцыяльнае і нацыянальнае вызваленне, за ўз'еднанне ў адзінай беларускай дзяржаве. Дзея адбываецца ў невялічкай вёсцы Петрушы. Героі паэмы батрак Даніла Смык, яго жонка Марына, рыбак Сымон Латушка, дзед Күцейка і інш. змагаюцца супроты эксплуататораў і горача вераць у дапамогу Советскага Саюза. З вялікім мастацкім майстэрствам паказана ў паэме перавага соцыялістычнага ладу перад капиталістичным і гістарычнай ролія СССР. Заканчваецца паэма радаснай сустрэчай насельніцтва вёскі Петрушы з вызваленчай Советскай Арміяй.

Многа год працаваў Якуб Колас над паэмай «На шляхах волі» (1926—1956)<sup>1)</sup>, прысвячанай падзеям Каstryчніцкай рэволюцыі, але гэтая паэма засталася не скончанай.

1) Паэма друкавалася асобнымі раздзеламі ў часопісе «Полымя», 1926, № 3; 1927 №№ 3, 8; 1928, №№ 1, 3, 4, 9, 10; 1929, №№ 2, 3, 6, 11 — 12; 1930, №№ 1, 2, 4, 11 — 12; 1934, №№ 11, 12; 1935, №№ 1, 2, 4, 5; 1956; №№ 1, 8.

Любімай кнігай маленька га чытача стала паэма Якуба Коласа аб жыщі хлопчыка Міхася «Міхасёвы прыгоды» (1935).

Прэза Якуба Коласа таксама рознастайная. Ён пісаў соцыяльна-бытавыя апавяданні і казкі, аповесці і раманы.

Дарэволюцыйная проза пісьменніка прадстаўлена невялікімі рэалістычнымі апавяданнямі з ярка выказанымі соцыяльна-палітычнымі матывамі і казкамі («Жывая вада», «Алзіно-кае дрэва», «Дудар» і інш.). Як і ў дарэволюцыйных вершах, асноўнай тэмай апавяданняў гэтага часу з'яўляецца жыщё беларускай вёскі з яе настачай і горам людзей. («Нёманаў дар», «Бунт», «Думкі ў дарозе» «Выбар старшыні», «Соцкі падвёў», «Соцыяліст» і інш.).

У 20-х гадах Якуб Колас напісаў шэраг апавяданняў аб падзеях грамадзянскай вайны і зменах, што адбыліся на вёсцы ў выніку Кастрычніцкай рэвалюцыі («Сяргей Карага», «Дачакаўся», «Агатка» і інш.). Але асноўную ўвагу ў галіне прозы звярнуў Якуб Колас у савецкі перыяд на распрацоўку буйных жанраў.

Вялікай папулярнасцю сярод чытачоў, асабліва сярод моладзі, карыстаецца аповесць Якуба Коласа «На прасторах жыцця» (1925), прысвечаная савецкай моладзі. З вялікай цеплыней паказаў у ёй пісьменнік работу першых вясковых комсамольцаў, імкненне моладзі да навукі і культуры, жыщё савецкага студэнства. У вобразе героя аповесці Сцяпана Баруты раскрыты лепшыя рысы савецкага маладога чалавека: адданасць Радзіме, высокая свядо-

масць, настойлівасць у дасягненні мэты, маральная чысціня.

У першяд правядзёння сущэльнай калектывізацыі Якуб Колас піша аповесць «Адшчапенец» (1931) аб класавай барацьбе ў беларускай вёсцы ў гады калектывізацыі і аб перамозе калгаснага ладу. Аўтар паказвае ў сваім творы складаны шлях змянення свядомасці селяніна-серадняка Пракопа Дубягі, які знаходзіўся пад моцным уплывам старадаўніх уласніцкіх традыцый. Але ўбачыўши сваімі вачымі перавагу калгаснага ладу, ён уступае ў калгас і робіцца пераконаным агітатаром за калектывізацыю сельскай гаспадаркі.

Адзін з лепшых твораў Якуба Коласа, — аповесць «Дрыгва» (1933), прысвечаны гераічнай барацьбе беларускага народа супроты белапольскай інтэрвенцыі ў 1919—1920 гг. Пісьменнік паказвае ўзнікненне і развіццё партызанскаага руху на Беларусі. У асобе галоўнага героя аповесці, Дзеда Талаша, паказаны сапраўдны ўдзельнік грамадзянскай вайны, камандзір партызанскаага атрада Васіль Ісакавіч Талаш. Аўтар апавядае аб тым, як просты бедны селянін становіцца народным герояем, як у барацьбе за свабоду народ нараджае герояў. У аповесці створаны яскравыя вобразы большевіка-падпольшчыка Нявіднага, партызана Мартына Рыля, камандзіра ўзвода Букрэя і інш.

Аповесць «Дрыгва» — адзін з самых буйных твораў беларускай прозы 30-х гадоў.

У 1954 г. пісьменнік закончыў выдатную трыв-

логію «На ростанях». Раман складаецца з трох частак: «У палескай глушы» (1922), «У глыбі Палесся» (1924—1927) і «На ростанях» (1954). Гэта шырокая карціна жыцця беларускага сялянства і сельскай інтэлігенцыі пачатку XX стагоддзя. Пісьменнік малюе глухую палескую вёску напярэдадні і ў перыяд рэвалюцыі 1905 — 1907 гг, паказвае класавае размежаванне вёскі, першыя рэвалюцыйныя выступленні сялян. Галоўны герой рамана, — малады вясковы настаўнік Андрэй Лабановіч, — прадстаўнік той інтэлігенцыі, якая выйшла з народа і змагаецца за інтарэсы народа. Аўтар паказвае расслаенне вясковай інтэлігенцыі і заканамерны прыход яе лепшай часткі да рэвалюцыйнага шляху.

У рамане многа аўтабіяграфічных эпізодаў.

З драматычных твораў Якуба Коласа найбольш вядомы драмы «У пушчах Палесся» і «Вайна вайне».

П'еса «У пушчах Палесся» (1938) аб партызанскай барацьбе беларускага народа супроты белапольскай інтэрвенцыі 1919—1920 г.г. напісана аўтарам па матывах уласнай аповесці «Дрыгва».

Драму «Вайна вайне» (1927—1938) Якуб Колас пісаў дзянаццаць год. Дзея п'есы адбываецца ў час першай сусветнай вайны 1914—1918 гг. Яскрава паказана ў п'есе барацьба партыі большэвікоў за пераўтварэнне імперыялістычнай вайны ў вайну грамадзянскую.

\* \* \*

Імя народнага паэта Беларусі Якуба Коласа акружана народнай любоўю. Беларускія пісьменнікі вучашца ў Якуба Коласа яго адданасці народу, праўдзіваму выказванню думак і імкненняў совецкага чалавека, высокаму мастацкаму майстэрству. Якуб Колас заклікаў пісьменнікаў ісці ў ногу з жыццём, гэтай цікавейшай, па яго думцы, кнігай, якой «ніколі не начытаешся», будзіць у сэрцах людзей добрыя пачуцці, быць паэтамі-грамадзянамі, маляваць карціны заўтрашняга дня роднай краіны<sup>1</sup>).

---

<sup>1)</sup> Я. Колас. Мечта. «Литературная газета», 1946, 1 апр.

# КНИГІ Я. КОЛАСА

1. Збор твораў у сямі тамах. Рэдакцыйная  
калегія: Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, Мі-  
хась Лынкоў, Янка Шарахоўскі. Мінск,  
Дзяржвыд БССР, 1952.

Т. I. Вершы. Апавяданні вершам.  
1904 — 1917.

Т. II. Вершы. Апавяданні вершам.  
1917 — 1952.

Т. III. Апавяданні. (I. Апавяданні дакастрыч-  
ніцкага перыяду: «Слабода». Рыбар старшыні. Чорт.  
Думкі ў дарозе. Бунт. У балоце. Паўлюковы думкі.  
У горадзе. Соцкі падвёў. Андрэй выбаршчык. Кірмаш.  
Васіль Чурыла, Калядны вечар. Кантракт. Школа. «Со-  
цыяліст». Пісаравы імяніны. Калодка пчол. Дзяліцьба.  
Трывога. Недаступны. Старасць не радасць. У старых  
дубах. «Дзеравеншчына». Дзядзькаў сведка. Кажух  
старога Анісіма. Неманаў дар. Злавіў! Адгукнуўся.  
Выстагнаўся. Знайшлі. Тоўстае палена. Малады дубок.  
На начлезе. Так і трэба ашуканцу. Сірата-Юрка.  
Стараста. На чыгуць. — 2. Апавяданні паслякаст-  
рычніцкага перыяду: Наталька, Джон і муха. Чоран.  
Страшнае спатканне. Сяргей Карага. Дачакаўся. У чым  
іх сіла. Агатка. У дварэ пана Тарбецкага. Называец-  
ца — зарабіў. Царскія гроши. З боку ад жыцця. Аду-

кацыя. Хатка над балотцам. На «святой зямлі». Адзін. Арыніна перамога. Кінохроніка. Макарка Навак. Рыгорава ламылка. Сустрэча з ворагам. У разведцы. Санітарка Таня).

Т. IV. Новая зямля. Сымон-музыка. (Паэмы).

Т. V. У палескай глушы. У глыбі Палесся. На ростанях. (1-я частка).

Т. VI. На прасторах жыцця. Адшчапенец. Дрыгва. (Аповесці).

Т. VII. Рыбакова хата. Суд у лесе. Адплата. (Паэмы).

2. Вершы і паэмы. Пад рэд. П. Броўкі, К. Крапівы, М. Лынькова. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1948. 415 стар. (XXX год БССР. 1919—1949). 4.000 экз. 12 руб.

Выбраныя вершы 1921 — 1948 гг. і паэма «Рыбакова хата», выданы ў юбілейнай серыі да трыццатігоддзя БССР.

У пачатку змешчаны вершы, прысвечаныя Радзіме. Астатнія вершы размешчаны ў храналагічным парадку.

3. Апавяданні. Мінск, Дзярж. вуч.-пед. выд. БССР, 1956. 286 стар. (Школьная б-ка). 5.000 экз. 5 р. 30 к.

Змест: 1. Апавяданні дакастрычніцкага перыяду (Выбар старшыні. Чорт. Бунт. У балоце. Соцкі падвёў. Андрэй выбаршчык. Кірмаш. Васіль Чурыла. Кантракт. Школа. «Соцыяліст». Пісаравы імяніны. Калодка пчол. Дзяліцьба. Трывога. Недаступны. У старых дубах. «Дзеравеншчына». Дзядзькаў сведка. Нёманаў дар. Знайшлі. Тоўстае палена. Малады дубок. На начлезе. На чыгунцы). — 2. Апавяданні паслякастрычніцкага перыяду (Наталька, Джон і муха. Чоран. Страшнае спат.

канне. Сяргей Карага. Дачакаўся. Агатка. Называецца — зарабіў. Царскія гроши. Адзін. Арыніна перамога. Кінохроніка. Макарка Навак. Рыгорава памылка. Сустрэча з ворагам. У разведцы). — Якуб Колас. (Кароткі крытыка-біографічны нарыс).

4. **Дзядзькаў сведка.** Апавяданні. Мастак А. Волкаў. Мінск, 1957. 36 стар. з іл. (Б-ка «Вожыка», № 1). 15.000 экз. 1 р.

З м ест: Дзядзькаў сведка. Выбар старшыні. Соцкі падзвёў. Пісаравы імяніны Дзяляшьба. Стараста. Цэіркун. Як птушкі дуб ратаўлі.

5. **П'есы.** Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955. 178 стар. 8.000 экз. 6 р. 20 к.

З м ест: Забастоўшчыкі — У пушчах Палесся. Драма ў 4-х дзеях паводле аповесці «Дрыгва». — Вайна вайне. Драма ў 4-х актах.

6. **На ростанях.** Трылогія. Т. I, кн. 1 і 2. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955. 371 стар. 10.000 экз. 8 р.

З м ест: Кн. 1. У палескай глушки. Кн. 2. У глыбі Палесся. (ч. 1. На бацькаўшчыне; ч. 2. На новым месце).

7. **На ростанях.** Трылогія. Т. 2, кн. 3. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955. 353 стар. 10.000 экз. 7 р. 75 к.

З м ест: Кн. 3. На ростанях. (ч. 1. Верхань. ч. 2. На крыжовых дорогах).

8. **Новая зямля.** Сымон-музыка. (Паэмы). Мінск. Дзярж. вуч.-пед. выд. БССР, 1953. 455 стар. з іл., 1 л. портр. (Школьная б-ка). 25.000 экз. 11 р.

Прадмова аб жыцці і літаратурнай дзейнасці Якубза Коласа напісана Міхасём Клімковічам.

9. Адшчапенец. Аповесць. Мінск, Дзярж выд БССР, 1950. 154 стар. 15.000 экз. 4 р. 15 к
10. Дрыгва. Аповесць. Мінск, Дзярж. вуч.-пед. выд. БССР, 1952. 206 стар. з іл. (Школьная б-ка). 15.000 экз. 5 р.
11. Адплата. Паэма. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1946. 144 стр. 12.000 экз. 2 р.
12. Рыбакова хата. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1947. 249 стар. (Выбранныя творы беларускай совецкай літаратуры 1917 — 1947). 12.000 экз. 9 руб.
-

КНІГІ Я. КОЛАСА  
ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ<sup>1)</sup>

---

1) Кнігі, выдадзеныя ў школьнай серыі гл. таксама №№ 3, 8, і 10.

13. Выбраныя вершы. Мінск. Дзяржвыд БССР, рэд. вуч.-пед. літ., 1948. 146 стар. 20.000 экз. 4 р.

14. Усход сонца. Вершы аб прыродзе. Мінск. Дзяржвыд БССР, 1948. 44 стар. 15.000 экз. 2 р. 50 к.

15. Раніца жыцця. Апавяданні. Мінск. Дзяржвыд БССР, рэд. дзіцяч. літ. 1950. 119 стар. (Школьная б-ка). 20.000 экз. 3 р. 60 к

Змест: Школа. Трызота. У старых дубах. «Дзеравеншчына». Малады дубок. На жалезнай дарозе. Наталька, Джон і муха. Чоран. Страшинае спатканне. Агатка. Арыніна перамога. Макарка Навак. Сустрэча з ворагам.

16. Жыве між нас геній. Вершы аў В. І. Леніне і І. В. Сталіне. Мінск, Дзяржвыд БССР, рэд. юнацк. і дзіцяч. літ., 1952. 37 стар. з іл. 15.000 экз. 1 р. 80 к.

17. Міхасёвы прыгоды. Паэмы, казкі і вершы. Вокладка і малюнкі М. Л. Бельскага. Мінск, Дзярж. вуч.-пед. выд. БССР. 1956. 98 стар з іл. 10.000 экз. 2 р. 05 к

18. **Рак-вусач.** Вершаваная казка. Мінск,  
Дзяржвыд БССР, рэд. дзіцяч. і юнацк. літ.,  
1956. 39 стар. з іл. 50.000 экз. 1 р. 55 к.

19. **На рэчцы.** (Урывак з паэмы «Міхасёвы  
прыгоды»). Малюнкі В. Бундзіна. Мінск,  
Дзяржвыд БССР, рэд. дзіцяч. і юнацк. літ.,  
1957. 13 стар. з іл. 50.000 экз. 70 к.

20. **Беларускія народныя казкі ў апрацуўцы  
Якуба Коласа.** Мінск, Дзяржвыд БССР. рэд.  
дзіцяч. і юнацк. літ., 1952. 44 стар. з іл. 30.000  
экз. 2 р. 10 к.

Змест: Зайчыкі. Два маразы. Леў і воўк. Як пеў-  
нік ратаваў курачку. Зайкіна хатка. Қаза ў арэах.  
Воўк-дурань. Дзіва. Не вытрываў. Гарошак.

---

ТВОРЫ ЯКУБА КОЛАСА  
Ў ПЕРАКЛАДЗЕ  
НА РУСКУЮ МОВУ

21. Собрание сочинений в 4 томах. Пер. с белорус. под ред. П. Бровки, М. Исаковского, Е. Мозолькова. М., Гослитиздат, 1951—1952.

Т. I. Стихотворения. Рассказы в стихах. Хата рыбака (поэма). Критико-биографический очерк Е. Мозолькова. 1951. 679 стр.

Т. II. Новая земля. Симон-музыкант. (Поэмы). 1951. 450 стр.

Т. III. Рассказы. (Староста. Сотский подвел. «Социалист». Василь Чурила. Контракт. Бунт. Школа. Именины писаря. В болоте. Недоступный. Дар Немана. Колода пчел. Средь старых дубов. «Деревенщина». Молодой дубок. Толстое полено. Сергей Коряга. Свидетель. Партизан Купрей. В разведке. Санитарка Таня. Встреча с врагом). — Повести. (В полесской глубине. В глубине Полесья). 1952. 503 стр.

Т. IV. Повести. (Дед Талаш. На просторах жизни. Отщепенец. На перепутье). — Война в войне (пьеса). — Статьи и речи. 1952. 707 стр.

22. Избранные произведения в двух томах. Пер. с белорус. под ред. Евг. Мозолькова. Т.т. 1 — 2. М., Гослитиздат, 1956. 25.000 экз.

Т. I. Стихотворения. 1906 — 1916 г.г., 1917 —

1940 г.г., 1941 — 1945 г.г., 1945 — 1950 г.г. — Хата  
ры бака (поэма).

Т. 2. Повести. (Отщепенец. Дед Талаш) и рассказы (Бунт. Выборы старшины. Сотский подвел. Василь Чурила. Андрей выборщик. Ярмарка. «Социалист». Контракт. Именины писаря. В болоте. Колоды пчёл. Раздел. Средь старых дубов. Тревога. Дар Немана. «Деревенщина». Свидетель. Молодой дубок. Толстое полено. Староста. Так и надо обманщику. Сирота Юрка. На железной дороге. Сергей Коряга. Агатка. Дождался. Кинохроника. Макарка Новак. Партизан Купрей. В разведке. Санитарка Таня. Встреча с врачом).

23. Избранное. Авториз. пер. с белорус. М., «Сов. писатель», 1949. 237 стр. (Б-ка избранных произведений советской литературы. 1917—1947). 8 р. 50 к.

24. Стихи и поэмы. Пер. с белорус. М.-Л., Детиздат, 1949. 304 стр. (Школьная б-ка). 25.000 экз. 4 р.

Вступит. статья о жизни и литературной деятельности Я. Коласа написана Е. Мозольковым.

25. Рассказы о прошлом. Пер. с белорус. Евг. Мозолькова. (Вступ. ст.: Евг. Мозольков «Народный писатель»). Рис. В. Юрлова. М., Детгиз, 1956. 95 стр. с илл. 100.000 экз. 2 р. 60 к.

Содержание: Бунт. Василь Чурила. Контракт. Экзамены (из трилогии «На расстояниях»). «Деревенщина». Дар Немана. Сирота Юрка. Учитель Лобанович. (из трилогии «На расстояниях»). На железной дороге. Суд (из трилогии «На расстояниях»),

26. Новая земля. Поэма. Авториз. пер. с белорус., ред. и обраб. перевода П. Семынина. Минск, Госиздат, 1949. 293 стр. с илл. 12.000 экз. 15 р.

27. Хата рыбака. Поэма. Пер. с белорус. С. Городецкого, Б. Иринина и П. Семынина, под ред. И. Чуковского. М., Гослитиздат, 1949. 252 стр. 20.000 экз. 8 р. 50 к.

Вступит. статья «Новая поэма Якуба Коласа» написана П. Бровкой.

28. Хата рыбака. Поэма. Пер. с белорус. Л. «Сов. писатель», 1949. 245 стр. 25.000 экз. 9 р.

29. На расстояниях. Трилогия. Пер. с белорус. Евг. Мозолькова. М., «Сов. писатель», 1956. 611 стр., 1 л. портр. 30.000 экз. 12 р. 20 к.

30. В полесской глухи. Повесть. Пер. с белорус. В. Тарсиса. М., Гослитиздат, 1948. 528 стр. с илл. 9 р.

Содержание: В Полесской глухи. Трясины.

31. Трясины. Повесть. Пер. с белорус. В. Тарсиса. Минск, Госиздат БССР. 1950. 186 стр. 30.000 экз. 6 р. 50 к.

32. Дед Талаш. («Трясины»). Повесть. Пер. с белорус. В. Тарсиса. М.-Л., Детиздат, 1950. 191 стр. 30.000 экз. 6 р.

ЛІТАРАТУРА АБ ЖЫЦЦІ  
І ТВОРЧАСЦІ  
ЯКУБА КОЛАСА

## К НІГІ

Пішыркоў, Ю. С. Трылогія Якуба Коласа «На ростанях». Мінск, Выд-ва АН БССР, 1956. 226 стр. (Акад. наука БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва). 5.000 экз. 5 р.

Змест: Якуб Колас — заснавальчік беларускай мастацкай прозы. Беларуская проза пачатку 20-х гадоў. Народ у трывогі «На ростанях». Вобраз стаючага героя. Вобразы адмоўных герояў. Пейзаж у трывогі. Кампазіцыя і сюжэт. Мова і стыль. Бібліографія (1. Асноўныя выданні трывогі Я. Коласа «На ростанях». 2. Артыкулы і рэцензіі аб трывогі Я. Коласа «На ростанях»).

Семяновіч А. А. Проза Якуба Коласа. (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, Выд-ва Акад. наука БССР, 1953. 129 стр. з партр. (Акад. наука БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва). 5.000 экз. 3 руб.

Змест: 1. Характарыстыка эпохі і вытокі творчасці Якуба Коласа. 2. Рэалістичныя апавяданні Я. Коласа. 3. Мастацкая асаблівасці дакастрычніцкай прозы Я. Коласа.

**Мозольков Е. Якуб Колас. Критико-биографический очерк.** М., «Сов. писатель», 1952. 184 стр. 75.000 экз. 2 р. 65 к.

В своем критико-биографическом очерке автор рисует Якуба Коласа как писателя и общественного деятеля и анализирует основные произведения народного поэта Белоруссии. В конце книги дана краткая библиография изданий произведений Я. Коласа и критической литературы о его произведениях.

**Мазалькоў Е. Якуб Колас. Крытыка-біяграфічны нарыс.** (Пер. з рус. мовы Е. Войніч). Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1953. 155 стар. 10.000 экз. 3 р.

**Лынькоў М. Якуб Колас (Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння).** Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1952. 47 стар. (Т-ва па распаў-сюджванню паліт. і навук. ведаў БССР). 10.000 экз. 75 к.

Міхась Лынькоў малюе ў сваім нарысе славыны творы шлях Якуба Коласа. Падрабязна разглядаючы гістарычныя і літаратурныя факты, якія вызначылі фарміраванне Якуба Коласа як народнага паэта Беларусі, Міхась Лынькоў асабліва падкрэслівае народнасць творчасці паэта. «У невычэрпных багаццях творчага слова народа захавалася яго чакопленая стагоддзямі мудрасць... Якуб Колас прайшоў гэтую цудоўную школу народнай мудрасці» (стар. 8 — 9).

**Пширков Ю. С. Якуб Колас. Критико-биографический очерк.** Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1952. 224 стр. (Акад. наук БССР Ин-т литературы и искусства). 10.000 экз. 6 р. 50 к.

Содержание: 1. Песни печали и борьбы. (Дооктябрьский период творчества Я. Коласа). 2. На просто-

рах жизни. (Произведения Я. Коласа 20-х годов). 3. Под сталинским солнцем. (Творчество Я. Коласа 30-х годов). 4. Поэзия борьбы и побед. (Произведения Я. Коласа периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет).

**Барсток М.** Вобраз станоўчага героя ў творчасці Якуба Коласа. Мінск. Выд-ва Акад. навук БССР, 1951. 223 стар. 6.000 экз. 9 р.

Змест: 1. Асноўныя рысы станоўчага вобраза ў дарэволюцыйнай творчасці Якуба Коласа. 2. Станаўленне новага совецкага чалавека ў час грамадзянскай вайны і мірнага будаўніцтва за ўз'еднанне Беларусі ў адзінай дзяржаве. 3. Совецкі патрыятызм — асноўная рыса вобраза станоўчага героя чашай эпохі.

**Пшырксў Ю.** Якуб Колас. Жыццё і творчасць. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1951. 167 стар. 10.000 экз. 7 р.

Змест: 1. Дакастрычніцкая творчасць Якуба Коласа. 2. Паслякастычніцкая творчасць. 3. Паэма «Новая зямля». 4. Паэма «Сымон музыка». 5. «Казкі жыцця». 6. Палескія аповесці. 7. Аповесці совецкага перыяду. 8. Творчасць перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 9. Паэма «Рыбакова хата».

**Народны паэт Беларусі Якуб Колас.** Літаратурная кампазіцыя Аляксея Слесарэнкі. № 19. Мінск, 1956. 43 с. (Т-ва па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў Беларус. ССР). 10.000 экз. 60 к.

Літаратурная кампазіцыя падрыхтавана беларускім чытальнікам А. А. Слесарэнкам з мэтаю дапамагчы гурткам мастацкай самадзейнасці і асобным чытальнікам несці ў масы праўдзівае, хвалуючае мастацкае слова народнага паэта Якуба Коласа. У кампазіцыі вы-

карэсткіны творы Якуба Коласа, аўтабіяграфія паэта і літаратурна-крытычныя матэрыялы Максіма Лужаніна і Кузьмы Чорнага.

## 2. АГУЛЬНЫЯ АРТЫКУЛЫ

Ісакоўскі М. Любоў народа. Газ. «Літаратура і мастацтва», 1952, 15 лістапада.

Крапіва К. Жыццё і творчасць народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Часоп. «Полымя», 1953, № 1, с. 114—122.

Крапіва К. Он заслужил любовь народа. (Статья о жизни и деятельности Я. Коласа). «Литературная газета», 1956, 16 августа.

Лыньков М. Творчество, отданное народу. (К 70-летию со дня рождения Я. Коласа). Ж. «Славяне», 1952, № 11, с. 44 — 47.

Лынькоў М. Любімы паэт народа. (Артыкул аб літаратурнай дзейнасці Я. Коласа). Часоп. «Беларусь», 1952, № 10, с. 7 — 8.

Бревка П. Он жил для народа. Памяти Я. Коласа. Ж. «Дружба народов», 1956, № 9, с. 150.

Глебка П. Выразитель дум и чаяний народных. (Статья о жизни и литературной деятельности народного поэта БССР Якуба Коласа). «Литературная газета», 1956, 4 марта.

Кулешов А. Народный поэт (Я. Колас). «Литературная газета», 1952, 15 ноября.

Таўлай В. Святкуе свой дзень Занямоння. (Да 40-годдзя літаратурнай і грамадской дзеянасці Якуба Коласа). Часоп. «Беларусь», 1946, № 10, с. 27 — 30.

Пшыркоў Ю. С. Якуб Колас. (Крытыка-біяграфічны нарыс). У кн.: Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Мінск, Вучпэдвыд. 1956, с. 192 — 211, 363 — 408.

Фигловская Л. И. Якуб Колас. (Критико-биографич. очерк). В кн.: Очерк истории белорусской советской литературы. М., Изд-во Акад. наук СССР, 1954. (Академия наук СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Академия наук БССР. Ин-т литературы и искусства), гл. 7, стр. 193 — 233.

Кучар Алесь. Якуб Колас. (Артыкул аб жыцці, літаратурнай дзейнасці і творах народнага паэта). У кн.: Кучар А. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1953, стар. 112 — 231.

Барсток М. Якуб Колас. (Крытыка-біяграфічны нарыс). У кн.: Колас Я. Збор твораў у сямі тамах, т. I. Мінск, 1952. стар. 5 — 36.

Мозольков Е. Якуб Колас. (Критико-биографический очерк). В кн.: Колас Я. Собрание сочинений в 4-х томах. Пер. с белорус. Т. I. М., Гослитиздат, 1951, с. 5 — 49.

Фіглоўская Л. Творчасць Якуба Коласа ў часы Вялікай Айчыннай вайны. У кн.: Матэрыялы сесіі Акадэміі навук БССР па аддзяленню грамадскіх навук. Мінск, 1948, с. 56 — 68.

Барысенка В. Якуб Колас. (Уступ. артыкул). У кн.: Колас Я. Рыбакова хата. Паэма. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1947, (Выбранные творы беларуской советской літаратуры. 1917 — 1947), с. 5 — 24.

**Мозольков Е.** Якуб Колас. (Критико-биографический очерк). В кн.: **Колас Я.** Избранные произведения. В 2-х томах. Пер. с белорус. М., Гослитиздат, 1956, т. I, с. 5 — 22.

**Клімковіч М.** Прадмова (да кн.: **Колас Я.** — Новая зямля. Сымон-музыка. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1953, с I—X).

**Агіевіч Ул.** Шлях народнага паэта. (Артыкул аб жыцці і літаратурнай дзеінасці Я. Коласа). У кн.: **Агіевіч Ул.** Літаратура і жыщё. (Зборнік артыкулаў). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1954, стар. 73 — 82.

**Фіглоўская Л.** Вялікі сын беларускага народа — Якуб Колас. Часоп. «Комуніст Беларусі», 1956, № 6, с. 9 — 17.

**Ларчанка М.** Народны паэт Беларусі. — (Літаратура-крытычны артыкул). Часоп. «Комуніст Беларусі», 1952, № 11, с. 49 — 57.

**Борисенко В. В.** Народный поэт. (Доклад на сессии АН БССР, посвящ. 70-летию со дня рождения Якуба Коласа). «Известия Академии наук БССР», 1952, № 6, с. 3 — 17.

**Фигловская Л. И.** Якуб Колас. К 70-летию со дня рождения. Ж. «Литература в школе», 1952, № 5, с. 15 — 24.

**Гурскі І.** Вялікі мастак слова (Я. Колас). Часоп. «Беларусь», 1956, № 9, с. 4.

**Звонак А.** Вялікі пясняр (Я. Колас. Да гадавіны з дня смерці). Газ. «Літаратура і мастацтва», 1957, 14 жніўня.

\* \* \*

**Михолап Я.** Пушкинские традиции в поэзии

Якуба Коласа. Ж. «Советская Отчизна», 1952, № 5, с. 128 — 132.

Андріенка О. К. Некрасовские традиции в творчестве Я. Коласа. «Ученые записки (Гомельского пед. ин-та)», вып. I, 1954, с. 111 — 124.

Алісіевіч І. А. Педагагічныя погляды Якуба Коласа (Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча). «Ученые записки (Гомельского пед. ин-та)», вып. 2, 1956, с. 29 — 42.

\* \* \*

Семяновіч А. Пачынальнік беларускай прозы (Я. Колас). Часоп. «Полымя», 1952, № 11, с. 124 — 143.

Фигловская Л. И. Якуб Колас — основоположник белорусской художественной прозы. (Доклад на сессии АН БССР, посвящ. 70-летию со дня рождения Якуба Коласа). «Известия Акад. наук БССР», 1952, № 6, с. 19 — 27.

Карпаў Ул. Заснавальнік беларускай сучаснай прозы (Я. Колас). Часоп. «Полымя», 1951, № 1, с. 114 — 135.

Семяновіч А. Дарэволюцыйная проза Якуба Коласа. Часоп. «Совецкая школа». 1949, № 5, с. 60 — 78.

Семяновіч А. Аповесці Якуба Коласа на рускай мове. Часоп. «Беларусь». 1950, № 2, с. 26 — 28.

Карпаў Ул. Проза і драматургія Якуба Коласа. (Літаратурна-крытычны артыкул). У кн.: Карпаў Ул. Па шляху сталасці. Літаратурна-крытычныя артыкулы аб беларускай прозе і

драматургіі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1952, с. 57 — 145.

**Карпаў Ул.** Драматычныя творы Якуба Коласа. («Антось Лата», «На дарозе жыцця», «Забастоўшчыкі», «Вайна вайне», «У пушчах Палесся»). Часоп. «Беларусь», 1951, № 8, с. 24 — 25.

**Бур'ян Б.** Драматургія Якуба Коласа. Часоп. «Полымя», 1950, № 12, с. 123 — 139.

**Турбин В.** «Мы с правдой повстречаемся!..» (О поэмах Я. Коласа). «Литературная газета», 1955, 10 февр.

**Цікоцкі М.** Публіцыстыка Якуба Коласа. Часоп. «Полымя», 1955, № 7, с. 112 — 120.

**Каваленка В.** Якуб Колас — літаратурны крытык. Часоп. «Полымя», 1952, № 11 с. 144—150.

### 3. АРТЫКУЛЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ АСОБНЫМ ТВОРАМ

**Тамашова Л.** Выкрыцце антынароднай сутнасці царскіх чыноўнікаў і духавенства ў трывогіі Я. Коласа «На ростанях». Часоп. «Совецкая школа», 1957, № 1, с. 77 — 82.

**Андрющенка О. К.** Тэма інтэлігенцыі ў трывогіі «На ростанях» Я. Коласа. «Учёные записки (Гомельского пед. ин-та)», вып. 2, 1956, с. 107 — 119.

**Шкраба Г.** В начале века. (Трилогия Я. Коласа «На росстанях»). Газ. «Известия», 1956, 7 марта.

**Казлова О.** Страну герой трывогіі Якуба Коласа. Часоп. «Совецкая школа», 1956, № 1, с. 47 — 57.

**Мозольков Е.** Трилогия Якуба Коласа. Газ.  
«Правда», 1955, 12 февр.

**Турбин В.** В тысяча девятьсот пятом... О Яку-  
бе Коласе и его трилогии «В Полесской глуши»  
«В глубине Полесья», «На перепутье». Литера-  
турные заметки. Ж. «Дружба народов», 1955,  
№ 3, с. 153 — 159.

**Казека Я.** Андрей Лобанович — искатель  
правды. (Полесская трилогия Я. Коласа). Ж.  
«Советская Отчизна», 1955, № 4, с. 111 — 117.

\* \* \*

**Мозольков Е.** Повесть Якуба Коласа о Та-  
лаше. В кн.: Колас Я. Дед Талаш. М. Дет-  
гиз, 1950, с. 5 — 18.

**Кудраўцаў І.** Аповесць Якуба Коласа «Дрыг-  
ва». Часоп. «Совецкая школа», 1948, № 3,  
с. 63 — 74.

\* \* \*

**Кучар А.** «Новая зямля» Я. Коласа. Ж. «Со-  
ветская Отчизна», 1952, № 5, с. 117 — 127.

**Пшыркоў Ю.** «Новая зямля» Якуба Коласа  
на рускай мове. Часоп. «Полымя», 1950, № 10,  
с. 117 — 123.

**Адамовіч А.** Думкі пра «Новую зямлю». Газ.  
«Літаратура і мастацтва», 1957, 7 верас.

**Семёнаўскі М.** Работа над мовай і стылем  
паэмы Я. Коласа «Новая зямля». Часоп. «Со-  
вецкая школа», 1948, № 3, с. 75 — 87.

\* \* \*

**Агіевіч Ул.** «Сымон-музыка» Я. Коласа. У кн.: **Агіевіч Ул.** Літаратура і жыццё. (Зборнік артыкулаў). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1954, с. 79 — 82.

\* \* \*

**Базыленка Г.** Вобразы і кампазіцыя паэмы «Адплата» Якуба Коласа. Часоп. «Полымя», 1946, № 10, с. 144 — 162.

\* \* \*

**Бровка П.** Новая поэма Якуба Коласа («Хата рыбака»). Газ. «Правда», 1947, 12 авг.

**Глебка П.** Поэма народной борьбы. («Хата рыбака» Я. Коласа). Ж. «Знамя», 1949, № 1, с. 181 — 183.

**Семынин П.** Новая поэма Якуба Коласа («Хата рыбака»). Газ. «Известия», 1949, 3 февр.

**Кедрина З.** Народная поэма (Якуба Коласа «Хата рыбака»). Ж. «Новый мир», 1949, № 4, с. 284 — 286.

**Мазалькоў Я.** Эпапея народнай барацьбы. (Аб паэме Якуба Коласа «Рыбакова хата»). Часоп. «Беларусь», 1949, № 10, с. 18 — 20.

**Бурносаў В.** Твор вялікай ідэйнай і мастацкой сілы (Паэма Якуба Коласа «Рыбакова хата»). Часоп. «Полымя», 1949, № 4, с. 120 — 125.

#### 4. АРТЫКУЛЫ АБ РОЛІ ТВОРЧАСЦІ Я. КОЛАСА У РАЗВІЦІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Барсток М. Якуб Колас і праблемы беларускай літаратурнай мовы. Часоп. «Полымя», 1954, № 3, с. 131 — 143.

Мозольков Е. Становление белорусского литературного языка и творчество Якуба Коласа. Ж. «Дружба народов», 1952, № 3, с. 267—276.

Базыленко А. М. Роль Якуба Коласа в развитии белорусского литературного языка. (Доклад на сессии АН БССР, посвящен. 70-летию со дня рождения Якуба Коласа). «Известия Акад. наук БССР», 1952, № 6, с. 29 — 38.

Базыленка А. М. Параўнальныя словазлучэнні ў сучаснай беларускай літаратурнай мове (па матэрыйялах творчасці Я. Коласа). «Працы Ін-та мовазнаўства АН БССР», вып. 2, 1957, с. 112 — 114.

Казлова О. В. Аб некаторых мастацка-стылевых і моўных асаблівасцях палескіх аповесцяў Я. Коласа. «Ученые записки (Белорус. гос. ун-та)», вып. XXVII, серия филологическая, 1956, с. 89 — 112.

Налівайка А. Стыль і мова аповесці Якуба Коласа «Дрыгва». Часоп. «Полымя», 1956, № 4, с. 143 — 151.

Жыркевіч М. І. Аб некаторых стылістычных асаблівасцях сінтаксіса аповесці Я. Коласа «Дрыгва». «Ученые записки Белорус. Гос. ун-та им. В. И. Ленина», 1951, юбілейны выпуск, с. 165 — 176.

## 5. МЕТАДЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА У ДАПАМОГУ НАСТАУНІКУ.

**Гарачун Е.** Творчасць народнага паэта Якуба Коласа ў плане літаратурнага чытання ў VI класе сямігадовай і сярэдняй школы. Часоп. «У дапамогу настаўніку», 1952, № 5, с. 3—15.

**Карпачоў М.** Вывучэнне паэмы «Сымон-музыка» Я. Коласа ў 9 класе. Часоп. «Совецкая школа», 1950, № 4, с. 51—63.

**Тамашова Л.** Метадычная распрацоўка тэмы «Беларускі народ у трылогіі Якуба Коласа «На ростанях». Часоп. «У дапамогу настаўніку», 1956, № 4, с. 59—66.

**Гарачун Е.** Аповесць Я. Коласа «Дрыгва» ў плане літаратурнага чытання ў сёмым класе. Часоп. «Совецкая школа», 1955, № 4, с. 54—65.

**Счасны І.** Чытанне ў класе апавядання Я. Коласа «У старых дубах». Часоп. «Совецкая школа», 1956, № 5, с. 85—88.

**Семёнаўскі М.** Работа над мовай і стылем паэмы Я. Коласа «Новая зямля». Часоп. «Совецкая школа», 1948, № 3, с. 75—87.

## 6. БІБЛІЯГРАФІЯ ТВОРАЎ ЯКУБА КОЛАСА.

**Ватацы Н. Б.** Якуб Колас (Канстанцін Міхailавіч Міцкевіч). Да 70-годдзя з дня нараджэння. Бібліяграфічны даведнік. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952, 73 стар. з партр. (Дзярж. б-ка БССР імя В. I. Леніна. Аддзел беларус. літ-ры і бібліяграфіі). 2.000 экз. 2 р. 10 к.

Змест: Прадмова. Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа. Кнігі Я. Коласа (анатаваны спіс). Выданні

твораў Я. Коласа для дзячей. Творы Я. Коласа ў перакладах на рускую мову. Літаратура аб творчасці Я. Коласа. Алфавітны паказальнік твораў Я. Коласа, змешчаных у зборніках, апісаных у тэксле.

**Ватани Н. Б. Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевіч).** К 70-летию со дня рождения. Краткий указатель литературы. М., 1952. 55 стр. 1 л. портр. (Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина), 10.000 экз. 95 к.

Содержание: Предисловие. Постановления Правительства СССР и Правительства БССР об ознаменовании литературной и общественной деятельности Я. Коласа. Основные даты жизни и творчества Я. Коласа. Произведения Я. Коласа (библиографический обзор). Издания произведений Я. Коласа в переводе на русский язык. Литература о творчестве Я. Коласа. Алфавитный указатель.

**Кнігі Якуба Коласа.** Спіс выданняў 1909—1946 г.г. У кн.: **Колас Я.** Рыбакова хата. Паэма. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1947, (Выbraneя творы беларускай совецкай літаратуры. 1917—1947), с. 246—249.

**Бібліографія.** 1. Асобныя выданні твораў Я. Коласа (на беларускай і рускай мовах). 2. Аб Якубе Коласе (на беларускай і рускай мовах). У кн.: **Мазалькоў Е.** Якуб Колас. Крытыка-біяграфічны нарыс. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1953, с. 149—155.

**Краткая библиография.** 1. Книги Якуба Коласа (на русском языке). 2. О Якубе Коласе (на русском языке). В кн.: **Мозольков Е.**

Якуб Колас. Критико-биографический очерк.  
М., «Сов. писатель», 1952, с. 180—183.

**Бібліяграфія.** 1. Асноўныя выданні трэлогіі  
Якуба Коласа «На ростанях». 2. Артыкулы і  
рэцэнзіі аб трэлогіі Я. Коласа «На ростанях».  
У кн.: Пшыркоў Ю. С. Трылогія Якуба Коласа  
«На ростанях». Мінск, Выд-ва Акад. навук  
БССР, 1956, с. 223—225.

---

З М Е С Т:

	Стар.
Прадмова . . . . .	5
Біяграфічна даведка . . . . .	7
Творы Якуба Коласа. (Бібліяграфічны агляд) . . . . .	11
Кнігі Я. Коласа (спіс выданняў) . . . . .	25
Кнігі Я. Коласа для дзяцей (спіс выданняў) . . . . .	31
Творы Я. Коласа ў перакладзе на рускую мову. (спіс выданняў) . . . . .	35
Літаратура аб жыцці і творчасці Я. Коласа . . . . .	41
1. Кнігі . . . . .	43
2. Агульныя артыкулы . . . . .	46
3. Артыкулы, прысвечаныя асобным тво- рам . . . . .	50
4. Артыкулы аб ролі творчасці Я. Коласа ў развіцці беларускай літаратурнай мовы . . . . .	53
5. Метадычная літаратура ў дапамогу настаўніку . . . . .	54
6. Бібліяграфія твораў Я. Коласа . . . . .	54

Склада Н. Б. Ватацы.  
Рэдактар С. Г. Анісаў.  
Тэхрэдактар Б. І. Бартман.

Выдавецства ЦК КПБ.

---

АТ 08999. Падпісана да друку 3.X-1957 г.  
Заказ 5434. Фармат паперы 70 × 92<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Друк. арк. 1,875. Тыраж 3000 экз.

---

Мінск, друкарня «Чырвоны Друкар».